

КАНФІДЭНЦЫЯЛЬНАСЦЬ ГАРАНТУЕЦЦА АТРЫМАЛЬНІКАМ ІНФАРМАЦЫІ

№ п/п	№ пакоя	Ідэнтыфікацыйны нумар	Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)	Чысло, месяц, год нараджэння	Пол	Сямейны стан (для асоб, старэйшых за 15 гадоў)	Месцазнаходжанне на дату перапісу насельніцтва	Інфармацыя аб пражыванні (знаходжанні) ці адсутнасці	Прычыны адсутнасці	Працягласць адсутнасці (месяцаў)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

пераход да 2Н

ПОЛ
1 - мужчынскі
2 - жаночы

СЯМЕЙНЫ СТАН
1 - ніколі не быў(была) у шлюбе
2 - знаходжуся ў шлюбе
3 - знаходжуся ў незарэгістраваных адносінах
4 - удавец, удава
5 - разведзены(ая)
6 - разышоўся(разышлася)

МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ НА ДАТУ ПЕРАПІСУ НАСЕЛЬНІЦТВА
1 - у дадзеным населеным пункце
2 - у іншым населеным пункце рэспублікі
3 - за мяжой (указаць краіну)

АДЗНАКА АБ ПРАЖЫВАННІ (ЗНАХОДЖАННІ) ЦІ АДСУТНАСЦІ
1 - пастаянна пражывае
2 - пастаянна пражывае, але часова адсутнічае
3 - часова знаходзіцца

ПРЫЧЫНЫ АДСУТНАСЦІ
1 - праца
2 - адукацыя
3 - сямейныя абставіны
4 - здароўе
5 - іншае

